

■ Тэхналогіі

Экспарцёраў ацэньваюць па сайтах

«Зумліён-МАЗ» назвалі найлепшым у інтэрнэце на прэміі «ТІБО-2018»

У нашай краіне выбіралі пераможцаў сярод інтэрнэт-рэсурсаў мясцовых экспарцёраў. Першае месца на інтэрнэт-прэміі «ТІБО-2018» заняў сайт кампаніі «Зумліён-МАЗ», створанай Мінскім аўтазаводам і кітайскім вытворцам Zoomlion.

Другое месца дасталася акцыянернаму таварыству «Скідзельскі цукровы камбінат», а на трэцім радку аказалася прадпрыемства «Гродна Азот». Усе тры айчынныя структуры актыўна экспартуюць прадукцыю — перш за ўсё на расійскі рынак.

Сайт кампаніі-пераможцы апублікаваны (<http://zoomlion-maz.by/>) каля паўгода таму. Асаблівую цікавасць на ім уяўляе апісанне

таго, як вырабляюцца аўтакраны. Для нагляднасці кожную мадэль акрамя тэксту і фатаграфій суправаджаюць інфаграфіка і прэзентацыйны відэаролік. Прадугледжана і анлайн-карта, на якую нанеслі сэрвісныя цэнтры ў Беларусі, Расіі і Казахстане. Распрацоўкай сайта займалася вэб-студыя «Медыя Лайн». «Мы стараемся прасоўваць беларускую прадукцыю на знешнія рынкі. І ў гэтым нам моцна дапамагае ўласны інтэрнэт-рэсурс, які атрымаўся простым, зручным і карысным», — расказаў дырэктар ТАА «Зумліён-МАЗ» Юрый Півавараў.

Сумеснае беларуска-кітайскае прадпрыемства займаецца вытворчасцю спецтэхнікі на плошчах завода «Магілёўтрансмаш». Кампанія збірае аўтакраны, а ў перспек-

тыве асвоіць выпуск аўтабетонапомпаў, аўтамабільных бетоназмешвальнікаў і камунальных машын. Большая частка прадукцыі пастаўляецца ў іншыя краіны.

Прэмія «ТІБО-2018» назвала найлепшыя сайты года ў 10 намінацыях. Для ўдзелу ў конкурсе было пададзена 330 заявак. Пераможцаў вызначалі ў два этапы: спачатку экспертная група адабрала ад трох да сямі намінантаў у кожнай катэгорыі, пасля чаго спецыялісты прадставілі на пасяджэнне журы вынікі папярэдняй экспертызы з абгрунтаваннем рашэння. Сярод асноўных крытэрыяў — змест, структура, візуальнае афармленне, зручнасць і тэхналагічнасць інтэрнэт-рэсурсу.

Сяргей КУРКАЧ

■ Крэатыўны падыход

НАВОШТА ВУЧЫЦЬ, ЧАМУ І ЯК?

Міжвузаўскі партал «Крэатыўная адукацыя: метадалогія, змест, практыка» створаны ў Беларускам дзяржаўным універсітэце (<http://didact.bsu.by/>). Размова ідзе пра адкрытую інтэрактыўную інтэрнэт-пляцоўку з магчымасцю дыстанцыйнага ўдзелу ў яе рабоце ўсіх ахвотных. Мяркуецца, што партал стане пунктам росту для сістэмы креатыўнай адукацыі і паспрыяе фарміраванню зместу, мэт, формаў, метадаў і крытэрыяў ацэньвання вучэбных заняткаў.

Для падрыхтоўкі сучасных спецыялістаў, якія будуць запатрабаваныя наймальнікамі, неабходна іншая метадалогія навучання, калі студэнта вучаць не браць «чужое», а ствараць уласны адукацыйны прадукт па кожнай канкрэтнай тэме.

Зараз партал акумулюе вынікі праведзеных у лютым — маі семінараў вочна-дыстанцыйнага курса «Методыка навучання праз адкрыццё: як навучаць усіх

па-рознаму, але аднолькава». Яго ўдзельнікамі стала больш як 250 педагогаў і выкладчыкаў БДУ, Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, Ліцэя БДУ і чатырох рэспубліканскіх каледжаў. Фота, відэаматэрыялы, асноўныя рэфлексіі і налепшыя інавацыйныя метадычныя распрацоўкі размешчаны ў раздзеле згаданага рэсурсу.

Педагогі любой установы адукацыі змогуць падзяліцца на партале сваімі публікацыямі, ідэямі, інавацыйнымі метадычнымі распрацоўкамі. Тут будуць размяшчацца і праводзіцца ў анлайн-рэжыме тэматычныя вэбінары, круглыя сталы, семінары і канферэнцыі. На анлайн-пляцоўцы распачнуць дыскусіі па пытаннях «Навошта вучыць?», «Чаму навучаць?» і «Як вучыць?», абмяркуюць змест адукацыйных стандартаў, вучэбных праграм, тэхналогій навучання. Асаблівую ўвагу плануецца надаваць аналізу педагагічнай практыкі.

Мяркуецца, што вынікам дзейнасці партала стане калектыўная распрацоўка рэкамендацый і прапаноў па карэкцыі

адукацыйных стандартаў і вучэбных праграм з улікам патрабаванняў, што прад'яўляюцца наймальнікамі да падрыхтоўкі спецыялістаў.

Партал створаны па ініцыятыве і на базе Белдзяржуніверсітэта. Партнёрамі выступаюць Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы і Даляньскі політэхнічны ўніверсітэт (КНР). Навуковым рэдактарам з'яўляецца рэктар БДУ, доктар педагагічных навук Андрэй Кароль. Тэхнічную распрацоўку і падтрымку партала ажыццяўляе Цэнтр інфармацыйных тэхналогій БДУ.

Надзея НІКАЛАЕВА

■ Надвор'е

ДАЖДЖЫ, НАВАЛЬНІЦЫ І НЕВЯЛІКІ ТУМАН

А ноччу яшчэ будзе халаднавата, абяцаюць сіноптыкі

У найбліжэйшыя двое сутак захаваецца няўстойлівае надвор'е з кароткачасовымі дажджамі. У другой палове тыдня дажджоў стане менш, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

У сераду ўмовы надвор'я на нашай тэрыторыі будуць вызначаць франтальныя раздзелы і няўстойлівыя паветраныя масы, якія паступаюць з паўднёвага захаду Еўропы. На большай частцы краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах з навальніцамі. Уначы і раніцай месцамі чакаецца слабы туман. Тэмпература паветра ўначы складзе ад плюс 7 да плюс 13 градусаў. Удзень будзе ў асноўным 18—24 цяпла, па паўднёвым усходзе паветра

Маланка забіла рыбакоў і вяскоўца на агародзе

Двух рыбакоў ударила маланкай у Кармянскім раёне. Трагедыя адбылася ўвечары.

Папярэдне ўстаноўлена, што двое жыхароў Кармы — 23 і 30 гадоў — рыбачылі на беразе Сожа. Калі пачалася навальніца, яны схаваліся пад дрэвам на абрыве каля ракі. У нейкі момант у іх ударыла маланка, мужчыны скаціліся ў ваду. Пра тое, што рыбакі не выходзяць на сувязь, паведамілі сваякі, пачаліся пошукі. Каля 23.00 вадалазы Кармянскай станцыі ратавання на водах паднялі з вады цела аднаго з рыбакоў. На раніцу наступнага дня знайшлі і цела другога.

Жыхара Баранавіцкага раёна таксама забіла маланкай. У РАУС паведамленне аб смерці мужчыны паступіла ў 15.35 ад медыкаў. Жыхар вёскі Ягаднае працаваў у агародзе, калі ў яго трапіла маланка. Жонка выклікала хуткую. Медыкі, якія прыбылі, канстатавалі смерць 64-гадовага мужчыны і паведамілі ў міліцыю.

Сяргей РАСОЛЬКА

■ Дзеля памяці

Амаль равесніца «Звезды»

На 97-м годзе жыцця

не стала даўняга сябра нашай газеты —

Вольгі Паўлаўны ЛЯГЧЫЛАВАЙ

На працягу доўгага часу яна не толькі самааддана выпісвала «Звязду», а і сама была часткай найстарэйшага перыядычнага выдання краіны.

У галоўную партыйную газету ў далёкім 1938-м жанчыну прывёў брат. Аляксандр Русановіч, якога потым назавуць беларускім Марэсьевым і чыё імя прысвойць адной з мінскіх вуліц, працаваў у «Звяздзе» і тэхнічным сакратаром, і літаратурным супрацоўнікам аддзела культуры.

У «Звяздзе» Вольга Лягчылава затрымалася ненадоўга. Імпэт шчырай камсамолкі спатрэбіўся ў апарате ЦК КПБ, дзе яна была сакратаром ваеннага аддзела. Не па яе характары было сядзець склаўшы рукі і ў найбольш цяжкі для краіны час. Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, разам з калегамі Вольга Паўлаўна вывозіла партыйныя дакументы ў Куйбышаў. Там і засталася: працавала на авіязаводзе начальнікам аддзела ўліку лётна-выпрабавальнай станцыі. «Сваёй» яна стала і тады, калі пачаў фарміравацца партызанскі рух: і дакументацыяй займалася, і ахоўвала склады з партызанскім абмундзіраваннем і прадуктамі харчавання, і дзяжурыла на пэўных аб'ектах, дапамагала параненым... І ўсё гэта — у 20 гадоў!

Вольга Лягчылава была не толькі ўзорным работнікам і надзейным таварышам, а і выдатнай жонкай, клапатлівай маці. З ветэранам Вялікай Айчыннай вайны Кузьмой Васілевічам яны пражылі сем дзясяткаў гадоў, выхавалі траіх сыноў — Аляксандра, Уладзіміра і Сяргея. У інтэрв'ю нашай газеце Вольга Паўлаўна не раз казалася, што сумленна выконвала пяцігодку — нараджала па сыне раз на пяць гадоў.

На жаль, аднаго з іх маці пахавала: знакаміты паэт-песеннік Аляксандр Лягчылаў пайшоў з жыцця раптоўна... Вольга Паўлаўна да канца сваіх дзён не магла перажыць гэтую страту. Яна зрабіла ўсё, каб захаваць духоўную спадчыну старэйшага сына. Вачыма, якія ўжо дрэнна бачылі, жанчына перапісвала радкі даўно вядомых нам песень. Каб не ўпусціць ніводнага сынавага твора, праслухала не адзін аўдыя- і відэадыск з яго канцэртамі. У выніку ўбачылі свет два зборнікі паэзіі Аляксандра Лягчылава, якія яна выдала за ўласныя сродкі.

Гэтыя прыгожыя кніжачкі, створаныя клапатлівай мацярынскай рукой, яна ў свой час падпісала і нам, звяздоўцам, якіх яна вельмі любіла. Настолькі, што была ўжо даволі слабенькая, але не адмовілася прыняць удзел у святочных мерапрыемствах з нагоды стагадовага юбілею «Звезды», які мы святкавалі летась у жніўні. Разам з сынам Уладзімірам яны прайшліся па рэдакцыйных калідорах, сустрэліся з ветэранамі газеты, абмеркавалі надзённае з тымі, хто годна працягвае «звяздоўскія» традыцыі сёння.

Яна заўжды ўмела падтрымаць гутарку, знайсці трапнае слова, уцешыць, калі спатрэбіцца. Нават у свае 90 з хвосцікам Вольга Паўлаўна выглядала вельмі па-жаноцку: прыгожая завіўка, светлая памада на вуснах... Яе трапных заўваг, прафесійных парад, проста яе цёплай усмешкі і ціхага стомленага голасу нам будзе вельмі не хапаць.

Нашчадкі Лягчылавых, смуткуем разам з вамі!



Актыўныя матулі плануюць будучыню

Каля 400 актыўных бацькоў прынялі ўдзел у рэспубліканскім кангрэсе «Мама Pro», які прайшоў у Гомелі.

Спецыялісты ў розных сферах, якія датычацца здароўя маці і дзіцяці, у фармаце адкрытага дыялогу адказвалі практычна на любыя пытанні: што павінна быць у аптэчцы ў маладых бацькоў, ці можна цяжарным адпраўляцца на адпачынак, калі рабіць прышчэпкі, як планаваць цяжарнасць... Акрамя лекцый прайшло мноства практычных мерапрыемстваў і майстар-класаў, гульні і віктарыны, працавалі дэгустацыйная і кансультацыйная зоны.

Галоўны акушэр-гінеколаг Міністэрства аховы здароўя Святлана НАГІБОВІЧ, якая ўдзельнічала ў мерапрыемстве, адзначыла, што сярэдні ўзрост жанчыны пры нараджэнні першынецца ў Беларусі павялічыўся:

— На працягу дзесяці апошніх гадоў сярэдні ўзрост жанчыны пры нараджэнні першынецца з 20—21 года павялічыўся да 26,5. Гэта агульнаеўрапейская, агульнасусветная тэндэнцыя. Гэтаму спрыяюць многія фактары, галоўным чынам сацыяльнага характару. Жанчына хоча атрымаць адукацыю, рэалізаваць сябе ў кар'еры і затым падыходзіць да ўсвадомленай цяжарнасці.

Святлана Нагібовіч засяродзіла ўвагу на тым, што сярод сёлетніх задач — рэалізацыя праекта па развіцці службы планавання сям'і, якая прадугледжвае рознаўзроўневую сістэму аказання медыцынскай дапамогі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.